

Добрая і выдатныя адзнакі—наш падарунак XXII з'езду парты



Орган парткома, рэктарата, мясцома, камітэта ЛКСМБ і прафкома Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна

№ 18 (449) Чацвер, 1 чэрвеня 1961 г. Цана 1 кап.



ЛЕТНІ АДПАЧЫНАК СТУДЭНТАЎ



У самым разгры лятняя экзаменацыйная сесія: залікі, экзамены... Але пройдзе месяц—закончыца экзаменацыйная сесія.

Дзе і як будуць праводзіць летні адпачынак студэнты нашага ўніверсітэта? З такім пытаннем мы звярнуліся да старшыні прафкома БДУ Аляксандра Цалко. Вось што ён нам паведаміў. На сумесным паседжанні камітэта камсамола і прафкома, якое прайшло, было рашано, што кожны студэнт павінен адпрацаваць на будаўніцтве галоўнага корпуса ўніверсітэта ці на іншых аб'ектах Мінска «рабочую» нядзелью. У трох калгасах будуць створаны лагеры працы і адпачынку.

Студэнтам, якія паедуть адпачываць у сельскую мясцовасць, камітэт камсамола ўручыць пучёкі, па якіх яны выступяць з лекцыямі, дакладамі перад працаўнікамі палёў, дапамогуць выпускаць пасценныя газеты, «маланкі».

Госці з Чэхаславакіі

26 мая, надвечоркам да будынка інтэрната філалагічнага факультета пад'ехалі чатыры матаролеры. Вялі іх малады юнакі ў спартыўным адзенні і зашытых акуліях.

Гэта былі студэнты-турысты з Чэхаславакіі, якія навучаюцца ў СССР, у Харкаўскім авіацыйным інстытуце. Яны робяць турнэ па нашай краіне, па маршруту: Харкаў—Мінск—Ленінград—Масква.

Ля стала дзяжурнага юнакі представіліся:

- Іржы Канян.
- Ёзэф Соучек.
- Ян Гаер.
- Іржы Гроус.

Аляксандр Шлег, студэнт-трэцякурснік філфака, які быў дзяжурным, хутка размясціў гасцей у інтэрнаце.

Р. ДЗІМІТРЫЕУ.

Калі юнакі блізэй пазнаёміліся са студэнтамі-філалагамі, у вестыбюлі завязалася цікавая гутарка аб падарожжах, аб нашай цудоўнай краіне, аб студэнцкіх спраўах, аб беларускіх гарадах.

Гасцям вельмі спадабаўся Мінск.

У цудоўным горадзе вы вучыцесь,—гаварылі чэхі.—Наша Злата Прага—таксама вельмі прыгожы горад.

Госці расказаў аб тым, што яны агледзелі выдатныя мясціны сталіцы Беларусі, яго вуліцы і паркі, праспект.

— Прывяджайце да нас, у Чэхаславакію,—запрашалі чэскія студэнты на развітанне сваіх новых сяброў з ўніверсітэта.—У нас вам таксама спадабаецца.

Р. ДЗІМІТРЫЕУ.



Асістэнт кафедры фізічнай оптыкі І. П. Зяцько паспяхова працуе над дысертацыйнай тэмай «Вывучэнне інфрачырвоных спектраў перакісных злучэнняў».

На здымку: І. П. Зяцько ў лабараторыі.

Экзаменатар задаволены



Іван Кузьміч пытае...

Вясна зноў уладарна стукаеца ў твой пакой, зноў зачароўвае сваім водарам. Што ж не ідзе ёй настураць? Хіба не разумееш яе? Хіба ёй не рады? Не, табе зараз некалі. Перад твой толькі книгі, книгі і яшчэ раз книгі. Вось ужо колькі дзён уважліва чытаеш старонкі падручнікаў, не заўважаючи квазістай прыгажосці навокал. Тебе зараз не да яе.

І ёсё ж той не праў, хто сцвярджае, што вясна і сесія—паняці несумяшчальныя. Есць адбітак



— Цікава, як там нашы згадуць?

вясны ў кожным твайм адказе, кожным новым запісе ў залікоўцы..

Света Гарошка, бадай, і не заўважыла гэтага, калі зайдала здаваць экзамен па палітэканоміі. Хваліванне, уласціве кожнаму, давала сябе знаць. Яшчэ б! Дисталія ёй далёка не лёгкія пытанні: «Сацыялістычная індустрыялізацыя і арганізацыя сродкаў гаспадарчага разліку прадпрыемства». «Народнагаспадарчие значэнне барацьбы за лепшае выкарыстанне асноўных і паскарэнне абарочваемасці абаротных сродкаў».

Толькі калі села за стол, твар дзяўчыны прасвятлей. Пытанні сталі зусім яснымі і простымі.

І вось Света застало экзамінатара. Яна падрабязна расказае аб індустрыялізацыі, раскрывае яе неабходнасць, яе крыніцы. Гэтак жа блыжэчна адказае і на другое пытанне. Але Іван Кузьміч Карапенка, які мае прывычку спачатку пойнасцю выслушаць адказ студэнта, а потым пачынае «капаці глыбей», задац дадатковое пытанне:

— Даіце крытыку рэзвізійніцкіх поглядаў аб дзяянні закону стоймасці пры сацыялізме!

Пытанне, бадай, адно з складнейшых. Але, калі Света пачынае падрабязна адказаць і на дадатковое пытанне, строгі экзамінатар не фтымліваецца. Па яго твары прафесія шырая, іскрыста ўсмешка. А неўзабаве ў залікоўцы Светы, дзе змайкоўца месца толькі добрыя і выдатныя адзнакі, паяўляеца яшчэ адно «выдатна».

З задавальненнем стаўці Іван Кузьміч выдатныя адзнакі і студэнту-запоштніку Івану Бокаву, актыўнаму грамадскому дзеячу ўніверсітэта Мікалаю Карніенку, Анатолю Знаешаваму, які і на гэты раз апраўдаў сваё прозвішча, Галіне Міцкевіч, якая праста здзівіла выкладчыку сваімі ведамі, і многім, многім, іншым.

— Увогуле добра зда-



...Света Гарошка адказвае.

вали юрысты-другакурснікі,—сказаў Іван Кузьміч, падводзячы вынікі.—Адчувавацца, што шмат напрацавалі, матэрыялі добра ведаюць. Таму і вынікі нядэрнныя: з 63 чалавек 22 маюць «выдатна», 32 «добра» і толькі троє «нездапільняюча».

Т. ІВАНОУСКАЯ.

Старт узят добры

Стартам ў летнюю экзаменацыйную сесію для гісторыкаў-першакурснікаў быў залік па лацінскай мове. З гэтай дысцыплінай студэнты ўпершыню пазнаёміліся толькі ва ўніверсітэце.

Жывы ўспамінаюцца першыя тлумачэнні, кантрольныя работы, семінары... Але ўсё гэта, такое блізкае і роднае, з сёняшняшняга дня стаНЕ для іх пройдзеным этапам. Сёня яны сабраўшіся ў гэту прасторную аўдыторыю, каб паказаць веды, атрыманыя за год, развітаца з любімым выкладчыкам Самуілам Ісаакавічам Пільманам.

Вось ужо некалькі разоў перагорнут падручнік, паўтораны прымаўкі. І ўсё ж Вера Шустоўская ўсвялявана. Як ж пачненца для яе новая экзаменацыйная сесія? Зімою Вера па ўсіх прадметах атрымала «выдатна», паспяхова здала залікі. Сёня таварышы таксама за яе спакойны. А яна, дзівачка, хвалюеца. А ці варта? Вядома, не..

Пытанні заліковаага білета Вера ведае выдатна. Правільна пераводзіць сказ, хутка ўтварае дзеяслуўныя формы ад прэзанс. На дадатковое пытанне выкладчыка таксама адказвае без запінкі.

— Вашу залікоўку!—усміхаецца Самуіл Ісаакавіч, перабіваючы адказ студэнткі.

Парарадаваў экзамінатара сваімі ведамі і Іван Акінчыц. Гэтаму курносаму падлетку здаліся лёгкімі і простымі ўсё пытанні выкладчыка, на ўсе з іх ён даў правільныя, вычарпальныя адказы.

Вызначаўся на заліку і стараста групы Эрык Лейкін, а таксама студэнты Адам Гурскі, Валя Сысун, Шура Нячай і іншыя.

Увогуле ўсе студэнты групы першы залік здалі паспяхова. Нездарма Самуіл Ісаакавіч сказаў аднойчы студэнтам-другакурснікам філфака:

— Вам варта павучыцца ў гісторыкаў, як трэба здаваць лацінскую мову...

Т. ХАРАВЕЦ.

Увага, дзяржаўны экзамен!

Такі надпіс мы ўбачылі на дзвірах 3-й аўдыторыі корпуса гуманітарных факультэтаў. 30 мая аднаму-двум выкладчыкам, то цяпер—цэлай камісіі. Ну, як тут не хвалявацца, калі ён першы ў жыцці—дзяржаўны!

Дзяржаўны! Як многае гаворыць гэтае слова! Ззаду засталіся 5 год пленнай студэнцкай вучобы па ўніверсітэце, мнóstва сесій, дзесяткі дзён, напоўненых напружаным жыццём.

А цяпер? Цяпер пяцікурснікі—мы іх з поўнай падставай можам называць людзьмі дарослымі—здаваюць апошнюю сесію па ўніверсітэце, бяруць апошні рубеж, пасля чаго атрымаюць дыпломы, а з імі—багатыя веды. Хутка, хутка настане той дзень, калі паедуть будучыя педагогі настаўніцаць у вёскі, мястэчкі, раёны гарады. Там ужо, на месцы работы, яны спазнаюць новае жыццё. А сёняшні экзамен намнога прыблізіць будуче.

Р. ВАСІЛЬЕУ.

ЗМОВА БЫЛА ВОСТРАЙ, УСЕБАКОВАЙ

5 мая на фізічным факультэте адбыўся справа здачна-выбарчы партыйны сход. З дакладам выступіў сакратар партыйнай арганізацыі І. П. Зяцькоў.

— Важнейшая задача, якая стаіць зарад падрыхтоўкі высокаваліфікованых спецыялісту, нястомных даследчыкаў ва ўсіх галінах науки і тэхнікі.

І. П. Зяцькоў спыняеца на разных баках дзеянасці партыйнага бюро. Гаворачы аб лепшых кадрах факультэта, ён называе імёны тт. Валадзько, Шыбаевай, Кілякова, Аіскевіч, Аляшкевіч, Грыб, Авечкіна і іншых. Гэтыя камуністы заўсёды добра выконваюць грамадскія даручэнні, можуть працаваць з калектывам, здолныя арганізатары. Тое ж можна сказаць аб маладым камунісце Паслядовічу, кандыдату ў члены КПСС Марцінчыку.

Аднак, ёсьць камуністы, якія па адказных вучастках паказалі сябе не ў меру сваіх сіл. Так, студэнты Сауткін і Барэйка, з'яўляючыся членамі студсавета, не змаглі ўздейнічаць на яго работу, на паводзіны сваіх таварышаў. У выніку, інтэрнат фізіка заняў адно з апошніх месц у аглядзе інтэрнатаў. Члены ж студсавета і цяпер не прымаяць нікіх мер да паляпшэння становішча, нярэдка самі з'яўляюцца парушальнікамі парадку.

На сходзе падвергліся крытыцы паводзіны камуніста Лепчанкава. Па-першае, ён несур'ёзна падыгошоў да напісання сваёй дыпломнай работы. Акрамя таго, Лепчанкаў парушыў Устав КПСС ва ўладце членскіх узносіц.

Партыйны сход строга папярэдзіў Лепчанкава, указаў яму па несумяжычнасці такіх дзеяний су звяннем члена партыі.

На сходзе былі закрыты падпікі паражэння студэнтамі вучэбнай дыслыпіні. Так, студэнты Паслядовіч і Сяргенек сама-

□
Са справа здачна-выбарчы партыйнага сходу фізфака.

□

вольна пакідалі дзяжкурства ў іншыя. Студэнты Бухцін, Зайцаў, Рабцэвіч, Шашкou з'яўляюцца злоснімі прагульщикамі. Рэдка бывалі на лекцыях і дракурскі Полазаў, Патапаў, Слівак, Цемрук, Цвірко, Мошкіна, Нікіфараў. Студэнтка Філіпа дайшла да таго, што наведала менш палову ўсіх лекцыйных гадзін. А старасты зачартоў не адзначаюць пропускі, пакрываючы гэтым самым парушальнікаў вучэбнай дыслыпіні.

Студэнты Пахута і Лакіза адказваліся ехаць на работу па месцу назначэння.

Усё гэта гаворыць, аб тым, што як сярод камуністаў, так і сярод камсамольцаў, палітыка-выхава-

чая работа вядзеца недастатковая. Нове бюро павінна задумца над тым, як лепш падабраць і дзе расставіць партыйныя і камсамольскія кадры па курсах. Трэба больш занімацца пытаннем прыёму ў члены КПСС перадовых студэнтаў, лепшых камсамольцаў. Гэта ж адзначаў і выступіў затым у спрэчках рэктор універсітэта А. Н. Сеўчанка. «Партыйная арганізацыя на фізфаку малалікая і патрабуе папаўнення», — сказаў ён.

Аб гэтым гаворылі і іншыя камуністы. Трэба браць прыклад і ўмацоўваць камсамольскі актыў такімі камсамольцамі-выдатнікамі, як Скуртоў, і не дапускіць памылак, як на другім курсе. Там па камсамольскую работу быў выбраны студэнты Франфурт і Чэрвоноў. Але яны правівалі аказанае ім студэнтамі давер'е.

Добра ініцыятыва была зроблена на першым курсе. У 2-й і 6-й групах выкладчыкі правялі агуларкі аб правільнай арганізацыі вучэбнага часу, аб самастой-

най работе над вывучаемі матэрыяламі.

Партыю дэволірала рэгулярна абмяркоўвала работу прафсаюзных, камсамольскіх органаў, студсаветаў, дружын, рэдактараў настручных газет, унікала ў працу дыпломнікаў, аспірантаў.

Гэта, бяспречна, дадатны бок работы бюро. Але бюро недастатковая кантролірала выкананне сваіх рашэнняў. Выступіўшыя камуністы адзначылі, што на факультэце было мала прачытана прыродазнаўчай-науковыя лекцыі.

Наогул, аб якасці лекцый гаварылася многа. На чытанні лекцый асобымі выкладчыкамі (І. І. Пятроўскім, Г. В. Авечкінам, І. П. Шапіро) спыніліся выступаўшыя А. Н. Сеўчанка, студэнты-камуністы Сяргенека, Барэйка, Зайцаў, Паслядовіч, Салаў і іншыя.

Аб чым гаварылі яшчэ камуністы?

А. Н. Сеўчанка, рэктор універсітэта: «У камплементаванне науковых кадраў на факультэце не на вышыні. Так, з кафедрамі загадваюць людзі па сумяшчэнню, а па 2 іншых зусім няма загады.

І. І. Пятроўскі, выкладчык: «У нас не ўвязана праграма па матэматыцы з праграмай па фізицы (1 курс). Матэматыка адстасе, а формулы яе патрабні для вывучэння фізікі. Над гэтым павінен задумца навуковы савет».

М. П. Халімановіч, дэкан: «Выкладчыкі перагружаны вучебнай работай, мала часу на навуковую работу. Патрабуюць распрашэння на шырокім сафту і лабаратарыі».

І. Р. Некрашэвіч, прафесар, зачадчык кафедры: «Цягніць збліжаць навуку і жыццё. Трэба па пагадзінні работу запрасіць на універсітэт інжынераў з заводаў, работнікаў лабаратарыі».

П. І. Салай, сакратар камсамольскай арганізацыі: «Камуністы мала дапамагаюць камсамольскай арганізацыі».

Л. П. Валадзько, дэзэнт: «Трэба разнастайць культурна-масавую работу. Вечары павінны стаць сапраўднымі вечарамі адпачынку, а не танцаў».

У спрэчках выступілі таксама аспірант Хаўратовіч, А. Т. Лапшин. Сход прыняў у кандыдаты партыі П. Салава і прадоўжыў кандыдаткі стаж Кудзіну і Марцінчыку.

У новае бюро ўвайшлі камуністы Н. Г. Круцкоў, М. П. Халімановіч, В. П. Шапялевіч, Л. В. Валадзько, Г. В. Авечкін.

Прызнаўшы работу бюро здавальняючай, сход прыме разгорнутае раешэнне, накіраванае на ліквідацыю педахопаў і далейшае разгортванне партыйнай работы на факультэце. Сход рашиў стварыць партыйныя групы на 1 і 2 курсах, звярнуць увагу выкладчыкам на паляпшэнне лекцыйных, семінарскіх, практычных, лабаратарных заняткаў, умацаваць склад настручных газет і г. д.

Р. ЗАЛЕСКІ.

камбінаванай эстафеце 4×100 м.

У заплыве на 200 м батэрфляем новы рэкорд таварыства ўстановіў студэнт БДУ Е. Емельянаў.

У выніку двухдзённай барацьбы на водных дарожках студэнты нашага ўніверсітэта занялі другое месца (1049 ачкоў), працупішы ўперад каманду Інстытута фізкультуры (11 373 ачкі). Каманда БПІ — на трэцім месцы: 7 041 ачко.

* * *

На студэнцкай спартакіадзе жаночая волейбольная каманда БДУ заняла 2 месца.

На ЗДІМКУ: момант супстрэчы каманд БДУ і БПІ, у якой перамаглі нашы дзяячыты.

≈ ≈ ≈

Перамаглі філолагі

Закончыўся розыгрыш першынства ўніверсітэта па ручному мячу. Лёс першага месца залежаў ад выніку супстрэчы спартсменаў геафака і філфака. У напружанай барацьбе перамаглі філолагі.

Яны ў другі раз сталі чэмпіёна мінскага ўніверсітэта па ручному мячу.

Каго выклікалі на „біс“

Aгляд мастацкай самадзея-
тасці факультэтаў у гэтым
чавучальным годзе прахо-
дзіў у два туры: першы — у снеж-
ні мінуга года на жанрах, другі —
у канцы красавіка. Такім чы-
нам, члены журы ўжо прыблізно
ведалі сілы кожнага факультэта.
Тому другі тур агліду мастацкай
самадзеянасці (спачатку, можа-
быць, для асобных факультэтаў)
як мне здаецца, трэба была б
праводзіць інаки.

Па-першае, патрэбна было б
абмежаваць канцэрт максімаль-
ным адрэзкам часу ад двух да
двух з паловай гадзін і правод-
зіць другі тур агліду не ва ўні-
версітэце, а на прымесловых
прадпрыемствах, і клубах буд-
трэстаў, калгасаў і г. д. Да пад-
рыхтоўкі таго канцэрта і яго
праводзення студэнты аднесли-
ся б больші сур'ёзна. Праграма
канцэрта была пазбаўлена не-
цікаўных нумараў.

Хоць мы і даем канцэрты на
прамысловых прадпрыемствах і у
калгасах, але яны заўсёды ста-
вяцца няпоўнымі, і зразумела — гэ-
то вынівець у час перапынку на
адбітку, ці вязджае аблежаваная
колькасць удзельнікаў (наш аф-
тобус умічае нямногім больш
20 чалавек). Значыць поднай
праграмы паставіць на прадпры-
емстве мы не можам, а калі б
там праходзіў заключны канцэрт,
то факультэт мог бы шырока
прадстаўляць сваё эрпетуар
ар сваім шэфам. Прафуда гэта
можа стварыць пэўную арганіза-
цыйную цяжкасці. Затое будуць
усе задаволены.

Па-другое, пасля першага тура

Экскурсія ў Белавежжа

Вечарам наш універсітэцкі аў-
тобус даставіў нас у пушчу. Ад-
разу ж агледзелі пітомнік запа-
ведніка, пабачылі тут зубраў і
аленяў.

На наступны дзень мы паглы-
біліся далей у Белавежжа, ба-
зылі зноў прыгажуну-зуброў, сляді-
лі дзікі, у поўдзене устроілі
у лесе маёку, купанне ў рэчцы,
пасля чаго вярнуліся дадому.

Паездка, арганізаваная мясцо-
кам, прайшла ўдала і весела.
Мы добра адпачылі, атрымалі
вялікае задаваленне, вялікі
зарод сіл для далейшай работы.
Мы пазнаёміліся з цудоўнай пры-
родай гэтага кутка Беларусі.

Г. АВЕЧКІН.

ДАВЕДКА

НАДЗЕЙНА, ВЫГАДНА, ЗРУЧНА

Мільёны працоўных СССР з'яўляюцца ўкладчыкамі ашчадных кас і на практицы пе-
раконваюцца, што захоўваць гроши ў ашчадных касах на-
дзейна, выгадна і зручна.

Ашчадныя касы выконваюць
шырокое кола апераций: яны
прымеюць уклады да запатрабо-
вания, тэрміновыя, вый-
грышныя, умоўныя і на багу-
чыні.

Уклады да запатрабо-
вания: па гэтаму віду ўклада не
устаўліваецца зараней ні
тэрміну яго захоўвання, ні якіх
небудзь другіх умоў. Укладчык атрымлівае даход, які
раўняецца 2 працэнтам гада-
вых.

Тэрміновыя ўклады: прыме-
юцца на тэрмін не менш 6
месяцаў. Колькі б часу звыш
шасці месцаў уклад не аста-
ваўся ў ашчаднай касе, ён лі-
чыцца тэрміновым. Па тэрмі-
новых укладах выплачваецца
павышаны даход — 3 працэнты
гадавых.

Умоўныя ўклады: пры юн-
сенні гэтых укладаў агаворва-
юцца канкрэтныя ўмовы атры-
мання іх укладчыкам: напры-
клад, выдаць пасля заканчэння
павучальнай установы, дася-
гнення поўнае здатнасці і г. д.

Карыстайцца ўкладчыкамі
павучальнай установы, дася-
гнення поўнае здатнасці і г. д.

Рэдактар М. ЦІКОЦКІ.

Адрас рэдакцыі: Мінск, Універсітэцкі гарадок, біякор-
пус, 31. Тэлефон: 2-07-19.

Друкарня выдавецтва МВСС і ПА БССР

Зак. 1286

AT 06417.

